

3. Шульц, Б. Цынамонавыя крамы: выбр. проза / Б. Шульц. — Мінск: Зыміцер Колас, 2006. — 176 с.

Алена Вострыкава (Мінск)

АДМЕТНАСЦЬ ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЫ ЁЗАФА ТОМАНА (НА ПРЫКЛАДЗЕ РАМАНА «ПАСЛЯ НАС ХОЦЬ ПАТОП»)

Ёзаф Томан (1899–1977) — чэшскі пісьменнік XX ст., прадстаўнік волькераўска-незвалайскага пакалення, які стаў вядомы сваімі гістарычнымі раманамі «Сакрат», «Дон Жуан» і інш. Да найбольш вядомых належыць раман «Пасля нас хоць патоп» (1963), напісаны на антычным матэрыяле. У цэнтры ўвагі пісьменніка часы рымскіх імператараў Цібера і Калігулы. Прадметам сваіх мастацкіх разважанняў Томан робіць феномен тыраніі, дыктатуры, што адпавядае пэўнай тэндэнцыі ў чэшскім гістарычным рамане 1960-х гг.

У Чэхаславакіі 50–60-х гг. XX ст. жанр гістарычнага раману атрымаў вельмі добрыя імпульсы для свайго развіцця. У гады другой сусветнай вайны гэта быў адзін з самых запатрабаваных жанраў чэшскай літаратуры. Пісьменнікі звярталіся да традыцый гістарычнай прозы XIX ст. Выбіралі гістарычную проблематыку, каб абудзіць і падтрымаць сілы народа ў барацьбе з фашизмам і нагадаць славунае гістарычнае мінулае чэхаў. Калі стала магчымай крытыка культуры асобы і рэвізія сацыялізму XX ст., гэта моцна адблілася на чэшскім гістарычным рамане тых часоў. Чэшскія раманісты У. Нэф, В. Капліцкі, І. Шотала, Ё. Томан, якія распрацоўвалі гістарычны жанр, звярнуліся ў сваіх творах да проблем улады і праізволу, маралі і пераследу за свае перакананні. У вялікай мастацкай спадчыне Ёзафа Томана гістарычная тэма выкарыстоўваецца з мэтай пастаноўкі гуманістычных пытанняў сэнсу існавання як усяго чалавечтва, так і асобы. На фоне шырокай панарамы пэўнага гістарычнага перыяду пісьменнік разважае над агульначалавечымі проблемамі, што робіць яго раманы сучаснымі і праз паўстагоддзя.

Галоўнымі гістарычнымі крыніцамі Ё. Томана пры напісанні рамана «Пасля нас хоць патоп» былі творы рымскіх гісторыкаў Тацыта і Святонія. Менавіта адтуль ён браў харектэрныя дэталі, канкрэтныя эпізоды з жыцця Цібера і Калігулы. На думку чэшскіх даследчыкаў, на пісьменніка паўплываў драматычны манументальны раман Г. Сенкевіча «Quo vadis» [Гл.: 1, 391], з чым можна пагадзіцца.

У рамане апісваецца лёс двух цэнтральных герояў — патрыцыя Луцыя Гэмінія Курыёна і акцёра Фабія Скаўра. Дзве апавядальныя лініі стала пераплітаюцца паміж сабой, а таксама з лёсамі сапраўдных гістарычных асоб: імператара Цібера, яго спадчыніка Калігулы, філосафа Сенекі, імператарскага прыбліжанага Макрона. Луцый і Фабій на адным караблі вяртаюцца ў Рым у апошні год праўлення Цібера. Луцый быў намеснікам легата ў Сірыі. Скаўра за бунтарскія п'есы Цібера на год выслаў з Рыма, і ён разам з іншымі акцёрамі вандраваў па Сіцыліі. Луцый паходзіць са славнага старожытнага рэспубліканскага роду. Яго бацька Сервіус — адзін з ініцыятараў змовы супраць імператара. Ён мае намер далучыць да гэтага свайго сына, які набыў

вялікую папулярнасць сярод сваіх салдат. Аднак на працягу дзеяння рамана мы бачым, што малады патрыцый здраджае рэспубліканскім ідэалам і далучаецца да імператара пад упливам Макрона і яго прыгажуні-дачкі Валерыі. Змова правальваеца з-за нечаканай смерці Цібера. Імператар вырашае вярнуцца ў Рым з дабравольнага затачэння на востраве Капры, але па дарозе памірае, задушаны Макронам, які дапамагае ўзысці на трон Калігуле. Луцый становіцца правай рукой Калігулы, яго галоўным дарадцам і памочнікам. Бацька Луцыя забівае сябе, не ў сілах вынесці здрады сына ідэалам рэспублікі і вольнасці, гонару роду. Праз год Калігула, які пачынаў як правіцель-асветнік, з-за фінансавых проблем паказвае сябе яшчэ больш жорсткім, чым Ціберый і топіць Рым у крыві. Але для Луцыя шляху назад ужо няма.

Вобраз Луцыя Томан стварае ў развіцці ўніз: малады патрыцый з-за прагі славы спачатку здраджае свайму роду, бацьку, рэспубліканскай ідэі, потым сваёй нявесце Тарквасце і кахранцы Валерыі. У імкненні ўвайсці ў імператарскую сям'ю становіцца вінаватым у смерці Макрона і яго жонкі Эні. Кульмінацыяй разлажэння яго як асобы становіцца выступленне ў судзе на баку абвінавачвання супраць акцёра Фабія Скаўра, які напісаў п'есу пра сіракузскага тырана Фаларыда. Спектакль выклікаў хваляванні рымскага плебсу, а тыран Фаларыд быў успрынты як аналогія на сапраўдны твар Калігулы. Абаронцай Фабія на судзе выступаў Сенека, але яму не ўдалося паўплываць на сенатараў і Калігулу. Скаўр быў асуджаны на смерць адсячэннем галавы і не дачакаўшыся выканання прысуду ў турме скончыў жыццё самагубствам. Даведаўшыся пра гэта, забіла сябе і яго кахраная дзяўчына Квірена.

У сваім рамане аўтар стварае вельмі верны вобраз той эпохі, выкарыстоўваючы традыцыйныя сродкі рэалістычнага раману. Перад намі паўстае панарама арыстакратычнага і плебейскага Рыма часоў Цібера і Калігулы. Быт, звычаі, норавы, ідэі, салоўі, палітычная барацьба і яе спосабы — усё гэта аўтар апісвае чытачу, выкарыстоўваючы шматлікія рэаліі таго часу.

Структурна раман падзяляеца на дзве лініі, звязаныя з галоўнымі вымышленымі героямі, Луцыям і Фабіям. Загарнуўшы апошнюю старонку рамана, можна сказаць, што гэта герой-антаныподы. Не толькі таму, што адзін з іх прадстаўляе рымскі патрыцыят, а другі — рымскі плебс. Дарэчы, да таго, як стаць акцёрам, Фабій Скаўр быў рабом, а потым вольнаадпушчаным. Развіццё іх як асоб адбываеца ў розным накірунку. Луцый Курыён з рэспубліканца пераўтвараеца ў тырана і забойцу (у прымым і пераносным сэнсе), які ідзе да славы і ўлады любымі шляхамі. Фабій Скаўр, які яшчэ на шляху ў Рым з Сіцыліі быў абыякавым да рэспублікі, у канцы рамана становіцца прыхільнікам улады народа і ярым супраціўнікам тыраніі. За свае погляды ён памірае і не шкадуе пра гэта. Ён адмаўляеца ад прапановы Луцыя ўславіць у сваіх п'есах Калігулу і нагадвае яму пра яго былое рэспубліканскае мінулае і зраду яму, чаго апошні Фабію ніколі не даруе. Зрада Луцыя Курыёна і бунтарства Фабія Скаўра паказаны ў кантрасце. Гэта перш за ўсё маральны контраст. Подласьць арыстакрата і высакародства былога раба. Ёзаф Томан спрабуе данесці чытачу, што гэта перш за ўсё людзі і іх учынкі не залежаць ад багацця альбо саслоўнага статусу. У турме Фабій кажыць свайму бацьку, які прыйшоў яго наведаць:

«— Все напрасно, отец. Их власть крепнет день ото дня, мы черви по сравнению с ними, они нас раздавят, задушат. И едва падет голова одного тирана, как приходит другой, еще более жестокий. Мы проиграли навсегда... Ты спрашивал, отец, жалею ли я. Нет, не жалею, ни о чем не жалею. Если бы это не случилось сейчас, это произошло бы в другой раз... Сенека однажды сказал, что жизнь подобна театральному действию. Неважно, было ли оно длинное, важно, хорошо ли оно было сыграно. И видишь, отец, я тысячи раз говорил Квирине, что мне всегда хотелось сыграть настоящую трагическую роль. — Он судорожно засмеялся. — Только никто из нас не подумал, что мой противник принудит меня к иному концу пьесы...» [2, с. 503—504].

Раман без перабольшвання можна вызначыць як псіхалагічны, паколькі вобразы і харктыры герояў падаюцца ў эвалюцыі, дынаміцы. Глыбокі псіхалагізм увасабляеца пра шматлікія ўнутраныя маналогі, разважанні персанажаў, а таксама пра аўтарскія рэмаркі. І выдуманыя, і гістарычныя персанажы раскрываюцца ў развіцці харктараў. Той жа імператар Цібераў апісваеца як вельмі складаная, дваістая асона. У чэшскага раманіста яго вобраз — не аднамерны статычны партрэт жорсткага тырана. Усе пакуты, жахі, якія перажывае Цібераў-чалавек і Цібераў-правіцель, раскрываюцца ў маналогах і дыялогах. Вобразу Цібераў надаюцца трагічныя рысы: гэта чалавек, які помсіць за свае жыццёвыя расчараўанні і вышэй за ўсё ў жыцці ставіць сваю гістарычную місію — супрацьстаяць рэспубліцы, утрымаць веліч імперыі.

Такім жа дваістым намаляваны ў творы і вобраз філосафа Сенекі. Безумоўна, ён інтэлектуал, стоік, які імкнецца жыць па сваіх законах, спакойна працаваць. Аднак яго маральныя прынцыпы аказваюцца ў канфрантацыі з рэальным жыццём. Пацвярджэннем гэтага становіцца суд над акцерам, які Сенека прайграў і амаль сам не страціў уласнае жыццё. У сваім лісце сенатару-рэспубліканцу Ульпію ў ноч перад магчымай смерцю ён напісаў: «*И я, проповедник высших привилегий человеческого духа, я, сторонник глубочайшего уважения к честности и образованности, я понял, что великий дух может одинаково обитать в теле патриция, вольноотпущенника и раба. Ибо что есть патриций, вольноотпущенник и раб? Это только названия, порожденные честолюбием и несправедливостью. Разве я не утверждал всегда, что люди по природе своей равны?*

Итак, единственный истинный римлянин, которого я знаю в Риме, кроме тебя, — бывший раб» [2, с. 497—498].

Вобразы рэспубліканцаў (сенатара Ульпія, бацькі Луцыя) паказаны як увасабленне высокіх маральных якасцяў. Але астатнія ўдзельнікі змовы апісваюцца скватнымі драпежнікамі, якія змагаюцца за свае фінансавыя інтарэсы. Магчыма, такім чынам Ёзраф Томан паказаў супярэчлівасць гістарычнага развіцця і супярэчлівасць многіх ідэй, увасабленне якіх у практичнае жыццё часта траснсфармуе гэтыя ідэі. Дарэчы, па Томану, прычынай гэтага амаль заўсёды становіцца матэрыяльныя, фінансавыя абставіны.

Стварыць псіхалагічна вывераныя і запамінальныя вобразы Ёзрафу Томану дапамагае пейзаж, які вельмі шырокая ўводзіцца ў тэкст рамана «Пасля нас хоць патоп». Ён падаеца як пэўная паралель да псіхалагічнага стану герояў.

Ідэйная проблематыка твора ўпісаная ў образы герояў, а таксама ў шэраг дыялагічных сцэн. Асабліва трэба адзначыць дыялогі Цібера і Сенекі, сэнсава і эмацыянальна насычаныя. Стары імператар выклікае на Капры філосафа, каб паразмаўляць з ім і пачуць праўду, якую яму баяцца казаць астатнія, а магчыма, каб у нечым апраўдацца перад сабой і гісторыяй. Менавіта такую канцэпцыю вобраза Цібера падае ў рамане чэшскі пісьменнік. Ціберый разважае з Сенекай:

«— Тиран, который купается в человеческой крови... — Он запнулся и сухо рассмеялся: — Вот как. И все-таки во всем Риме только ты и я, только мы не хотим, чтобы на гладиаторских играх напрасно лилась человеческая кровь. И поэтому я не хочу войны, несмотря на то, что проливаю кровь. И буду проливать, надеюсь, что не даром. Я должен делать это, дорогой мой.

Сенека отважился:

— Умеренность — это благороднейшее свойство правителя... Гуманность — это закон вселенной...

Тиберий распалился:

— Твоя гуманность, філософ, обнимает весь мир, и от этого-то она жидкавата. Твои вселенские законы — это пар над морем. Ты витаешь в облаках, а я должен ходить по земле.

— Дух человечности превыше всего...

— Нет. Материя, — резко перебил его император. — И душа материальна, Эпікур знал об этом больше, чем вы, стоики. Ты весь в абстракциях. Разглагольствуешь о том, что человек должен быть совершенным. И только это тебе важно, а там пусть будет, что будет. И тут-то и есть разница: ты живешь ради своих идей, в то время как я живу ради Рима. Но благородный Сенека ищет, как бы не запачкать свое совершенство грязью... — Голос Тибера раздраженно возвысился. — А я хочу принести пользу Риму, даже если для этого мне придется пачкать руки в крови!» [2, с. 184].

У рамане шмат каларытных сцэн з жыцця старажытнага Рыма: старонкі, дзе апісваюцца гульні гладыятараў у цырку, баі з жывёламі, прадстаўленні акцёраў. У раман арганічна уваходзяць некалькі ўстаўных п'ес, якія разыгрывае трупа Фабія Скаўра. Ёзаф Томан уключае вершаваныя п'есы амаль цалкам. Яны спрыяюць разуменню праблемнага поля рамана і ствараюць дадатковое асвяленне для шэрагу цэнтральных образаў.

Трэба адзначыць дыферэнцыраванасць мовы герояў у рамане. Гаворка і дыялогі прадстаўнікоў арыстакратыі падаюцца нармаванай літаратурнай мовай, з устаўкамі паэтызмаў, вершаваных радкоў старажытных аўтараў, тэрмінамі тых часоў, а рымскі плебес шырока выкарыстоўвае ў Томана вульгарызмы, нелітаратурныя выразы, што дадае пэўнай лексічнай і сінтаксічнай выразнасці персанажам і твору ў цэлым. Напрыклад, Луцый Курыён неаднойчы цытуе слова з сачыненняў Катула, Цібула, Прарція. Імператар Ціберый на Капры часта слухае пад лютню античную лірыку. Самі лірычныя творы прыводзяцца Томанам у тэксце свайго рамана са спасылкай на пэўную крыніцу. Прыгажуня Валерыя, дачка імператарскага прыбліжанага (але былога раба) Макрона, каб паказаць сваю адукаванасць і вытанчанасць, неаднойчы цытуе грэчаскіх

аўтараў, спадзеючыся, што ніхто не ўспомніць яе былое жыццё прастыуткі ў рымскіх лупанарах для матросаў і патрыцыяў. У рамане аўтар выкарыстоўвае песні, якія спявалі рымскія легіянеры. Устаўляе ў раман сапраўдныя вулічныя песні рымскага плебесу.

Ствараеца не толькі яскравая візуальная карцінка, багатая на дэталі, падрабязнасці, колеры. Нават пахі апісваюцца Томанам вельмі часта і дапамагаюць стварыць уражанне прысутнасці і рэальнасці падзей. Без перабольшвання можна сцвярджаць, што раман «гучыць». Гэта сведчанне таго, што рэалістычная раманная паэтыка чэшскага пісьменніка ўзбагачаеца рознымі прыёмамі, уласцівымі раману другой паловы XX ст.

Асобна хочацца сказаць пра надзвычай удалы пераклад рамана на рускую мову, выкананы І. Холадавай, якім мы карысталіся нараўне з арыгіналам. Аднак, трэба адзначыць, што перакладчык расставіў свае акцэнты. Гаворка пра самую моцную пазіцыю кнігі — назму твора. У арыгінале раман называеца «Пасля нас хоць потоп», а імя Калігулы не згадваеца ў загалоўку. І. Холадава выносіць імя спадчынніка Цібераў наперад, такім чынам пераносічы ўвагу менавіта на гэтага героя і гэту гістарычную асобу, у той час, як Ёзаф Томан бачыць яго ў шэрагу іншых персанажаў першага раду.

Адметнымі рысамі томанаўскай гістарычнай прозы з'яўляюцца схільнасць да экзотыкі і рамантычных контрастаў, пастаноўка маральных і грамадска-палітычных пытанняў сучаснасці на гістарычным матэрыяле. Чэшскі пісьменнік марыць пра ідэал гарманічнага чалавецтва. Значную ўвагу Томан надае проблеме асобы і псіхалагічнай абмалёўцы чалавека. У той жа момант ён заўсёды стварае вельмі яскравы сацыяльны і псіхалагічны каларыт у сваіх раманах, надаючы гэтаму вялікую ўвагу. Тэксты томанаўскіх гістарычных раманаў багатыя на літаратурныя ўстаўкі і цытаты з часоў дзеяння раманаў, што ўзбагачае паэтыку чэшскага пісьменніка і з'яўляеца адметнай рысай яго мастацкага свету.

Літаратура

1. Dokoupil, B. Český historický roman 1945–1965 / B. Dokoupil. — Praha, 1987. — 245 s.
2. Slovník české prozy 1945–1994. — Ostrava: Sfinga, 1994. — 490 s.
3. Toman, J. Po nás potopa / J. Toman. — Praha: Čs. Spisovatel, 1963. — 514 s.
4. Томан, Й. Калигула или После нас хоть потоп / Й. Томан. — Киев: МП «Луч», 1993. — 526 с.